


RU

RVi



Краткая инструкция  
по эксплуатации видеорегистратора  
**RVi-IPN16/2-8P**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

<b>Параметр</b>	<b>RVi-IPN16/2-8P</b>
Алгоритм сжатия	H.264, MJPEG
Количество каналов	16
Количество портов PoE	8 портов (IEEE802.3af)
Видеовыходы мониторов	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение (отображение)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Аудио входы/выходы для двунаправленных переговоров	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Формат сжатия аудио	G.711A
Тревожные вх\вых	4\2
Встроенный зуммер	75 дБ на расстоянии 10 см
Разрешение (запись)	5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576)
Скорость записи	400 к/с (1080p@8Mbs), 400 к/с (720p)
Запись	Постоянная, по событию, по расписанию, в ручную
Предзапись/пост тревожная запись	30 сек / 300 сек
Тип HDD	SATA3 до 6 Тб
Количество HDD	2 HDD
USB	2 шт. (1 на задней панели)
RS485	PTZ управление
RS232	ПК
Суммарная скорость декодирования	200 Мбит/с
Максимальный объем архива	12 ТБ
Поиск	По событию, дате/времени (таблица записи, календарь)
Сетевой интерфейс	1 Gbit Ethernet
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Сетевой журнал	Функция Syslog
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS.
P2P	Поддерживается
Интеграция	Возможность подключения большинства цифровых видеорегистраторов и IP-серверов RVi
Максимальное количество подключений	128
Безопасность видеорегистратора и данных	Индивидуальная настройка прав доступа каждого пользователя/группы
Обнаружение движения	22x18 зон детекции, 6 уровней чувствительности
RS-232	1 порт
RS-485	1 порт
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Питание	100-240В AC, до 60 Вт без HDD
Питание PoE	15Вт на каждый порт PoE
Габариты	1U, 375x285x50 мм (ШxДxВ)
Вес	2.5 кг без HDD

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже перечисленных компонентов:

- |  |      |
|--|------|
| ➤ Кабель питания   | 1шт. |
| ➤ SATA кабель  | 2шт. |
| ➤ USB мышь   | 1шт. |
| ➤ Инструкция пользователя  | 1шт. |
| ➤ CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) | 1шт. |

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Описание индикаторов передней панели видеорегистратора приведено в таблице 1.

Таблица 1

№	Значок	Описание
1		Кнопка включения регистратора.
2		При обращении к жесткому диску регистратора (чтение/запись) загорается красный индикатор.
3		Кнопки управления.
4	0-9	Кнопки переключения каналов.
5		USB
6	REC	Старт записи вручную
7	Fn	Специальные функции
8	ESC	Возврат в предыдущее меню

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP КАМЕР ПО РОЕ


При подключении IP камеры RVi к PoE порту регистратора, данной видеокамере будет присвоен IP адрес автоматически в диапазоне адресов 10.1.1.1 – 10.1.1.255. При этом камера будет добавлена в список удаленных устройств автоматически и после ее полной загрузки появится в одном из каналов мультикартинки.

Для корректной работы IP камер сторонних брендов через PoE порты регистратора, поддерживающих стандарт Onvif, им необходимо предварительно присвоить IP адрес в диапазоне 10.1.1.1 – 10.1.1.255.

**Примечание: В Сетевых настройках регистратора вы можете изменить данный диапазон IP адресов для подключения к встроенному PoE коммутатору.**

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Назначение разъемов показано на следующем рисунке.



## УСТАНОВКА HDD

SATA шлейфы и винты крепления HDD поставляются в комплекте.

**Пошаговая инструкция по установке HDD.**



Открутите винты крепления крышки на нижней части корпуса.



Снимите верхнюю крышку регистратора.




Прикрутите HDD к основанию регистратора и подключите SATA кабель и кабель питания.

## ВХОД В МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Включите питание видеорегистратора, когда система загрузится при первом включении появится окно “Помощника” по настройке видеорегистратора.

**Следующий шаг** – переход к настройке системы.

**Отмена** – перейти к окну авторизации и настроить видеорегистратор позже.



Нажмите клавишу **Enter** или щелкните левой кнопкой мыши. На экране появится окно входа в систему.



Система предоставляет три варианта учетных записей:

- Пользователь: admin. Пароль: admin. (администратор, локальный и удаленный)
- Пользователь: 888888. Пароль: 888888. (администратор, только локальный)
- Пользователь: default. Пароль: default (скрытый пользователь)

Для ввода данных регистрации можно использовать USB-мышь или пульт дистанционного управления. Щелкните на значке **[123]**, чтобы переключить ввод цифр или букв английского алфавита (строчных и заглавных).

**Примечание:**

**По соображениям безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему.**

**Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу технической поддержки для подбора супер-пароля.**

## ДОСТУП К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

Перед работой с web-клиентом, проверьте сетевые настройки NVR и ПК.

Используйте ping \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*(\* IP адрес NVR) для проверки подключения DVR.

Обычно возвращаемое значение TTL должно быть менее 255.


Откройте IE и введите в адресную строку адрес NVR.

**Примечание: По умолчанию IP адрес регистратора 192.168.1.108.**

Ведите <http://192.168.1.108> в адресную строку Internet Explorer.

Система выдаст предупреждение, - устанавливать файл веб интерфейса или нет. Нажмите кнопку «Да».


Если вы не можете установить ActiveX, измените настройки следующим образом.



Откройте свойства компьютера, вкладку «Безопасность». Выделите пункт «Надежные узлы», нажмите кнопку «Узлы». Добавьте в список надежных узлов IP адрес вашего DVR.

Для входа в WEB интерфейс введите имя пользователя и пароль.


По умолчанию имя пользователя **admin** и пароль **admin**. Нажмите «Вход».



Меню WEB интерфейса содержит 4 функциональных кнопки: отображение, воспроизведение, журнал и настройка.



Внешний вид WEB интерфейса показан ниже:



*Примечание: Более подробное руководство пользователя Вы также можете найти на CD диске в разделе инструкции или скачать с нашего сайта  
<http://www.rvi-cctv.ru/>*

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистратора техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеорегистратора являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.


### ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА:

Модель \_\_\_\_\_  
Система \_\_\_\_\_  
Дата сборки \_\_\_\_\_  
Web \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_

Упаковку произвел:

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 201\_\_\_\_\_ г.

**BY**

**Кароткая інструкцыя  
па эксплуатацыі відэарэгістратора  
RVi-IPN16/2-8P**

## СПЕЦЫФІКАЦЫЯ МАДЭЛІ

<b>Параметр</b>	<b>RVi-IPN16/2-8P</b>
Алгарытм сціску	H.264, MJPEG
Відэавыхады камер	16
Колькасць партоў PoE	8 партоў (IEEE802.3af)
Відэавыхады манітораў	1 HDMI, 1 VGA
Вырашэнне (адлюстраванне)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Аўдыё ўваходы/выходы для двунаправленных переговоров	1 ув (RCA) / 1 вых (RCA)
Фармат сціску аўдыё	G.711A
Трывога ўваходы/выходы	4/2
Убудаваны зумер	75 дБ на адлегласці 10 см
Вырашэнне (запіс)	5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576)
Хуткасць запісу	400 к/с (1080p@8Mbps), 400 к/с (720p)
Запіс	Сталы, па падзеі, па раскладзе, уручную
Перадзапіс/сталы трывожны запіс	30 сек / 300 сек
Тып HDD	SATA до 6 Тб
Колькасць HDD	2 HDD
USB	2 (1 на задній панэлі)
RS485	PTZ
RS232	ПК
Сумарная хуткасць дэкадавання	200 Мбит/с
Максімальны аб'ём архіва	12 Тб
Пошук	Па падзеі, даце/часу (табліца запісу, каляндар), тэкставай інфармацыі
Сеткавы інтэрфейс	1Gbit Ethernet
Сеткавыя пратаколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фільтр
Сеткавыя прылады	Убудаваны web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сеткавы клиент Rvi-PSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мабільныя прылады: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS.
P2P	Падтрымліваецца
Максімальная колькасць падлучэння	128
Бяспека відэарэгістратора і дадзеных	Магчымасць падлучэння большасці лічбавых відэарэгістратораў і IP-сервераў RVi
Выяўленне руху	22x18 зон дэтэкцыі, 6 узорыняў адчувальнасці
RS-232	1 порт
RS-485	1 порт
Дыяпазон працоўных тэмператур	-10...+55 °C
Сілкаванне	100-240В AC, до 60 Вт без HDD
Сілкаванне PoE	15Вт на кожны порт PoE
Габарыты	1U, 375x285x50 мм (ШxДxВ)
Вага	2.5 кг без HDD

Кіраўніцтва па эксплуатациі  
«RVi груп»

## КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Перад усталяваннем, адкрыйце пакаванне, і ўпэўніцесь ў наяўнасці ўсіх ніжэй пералічаных кампанентаў:

Кабель питания	1шт.
SATA кабель	2шт.
USB мыш	1шт.
Інструкцыя карыстальніка	1шт.
CD (уключае кіраўніцтва па эксплуатациі, сэрвісныя праграмы)	1шт.

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЭЛЬ



Апісанне індыкатараў передняй панэлі відэарэгістратора прыведзена ў табліцы 1.

Табліца 1

№	Значок	Апісанне
1		Кнопка ўключэння рэгістратора.
2		Пры звароце да цвёрдай кружэлкі рэгістратора (читанне / запіс) загарае ўсё індикатары.
3		Кнопкі кіравання.
4	0-9	Кнопкі пераключэння каналаў.
5		USB
6	REC	Старт запісы ў ручную
7	Fn	Спецыяльныя функцыі
8	ESC	Вяртанне ў папярэднє меню

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP КАМЕР ПО РОЕ

Пры падключэнні IP камеры RVi да PoE порта рэгістратора , дадзенай відэакамеры будзе прысвоены IP адрес аўтаматычна ў дыяпазоне адресаў 10.1.1.1 - 10.1.1.255 . Пры гэтым камера будзе дададзены ў спіс аддаленых прылад аўтаматычна і пасля яе поўной загрузкі з'явіцца ў адным з каналаў мультикартинки .


Для карэктнай працы IP камер іншых брэндаў праз PoE парты рэгістратора , якія падтрымліваюць стандарт Onvif , ім неабходна папярэдне прысвоіць IP адрес у дыяпазоне 10.1.1.1 - 10.1.1.255 .

**Заднага: У Сеткавых наладах рэгістратора вы можаце змяніць дадзены дыяпазон IP адрасоў для падлучэння да ўбудаванаму PoE коммутаторы .**

Кіраўніцтва па эксплуатациі  
«RVi груп»

## ЗАДНЯЯ ПАНЭЛЬ

Прызначэнне раздымаў паказана на наступным малюнку.



## УСТАЛЯВАННЕ HDD

SATA шлейфы і шрубы мацавання HDD пастаўляюцца ў камплекце.

Пакроўская інструкцыя па ўсталяванні HDD.



Ад круціце шрубы мацавання накрыўкі на ніжній частцы корпуса.



Зніміце верхнюю накрыўку рэгістратора.



Прыкруціце HDD да заснавання рэгістратора і падлучыце SATA кабель і кабель сілкавання.


Кіраўніцтва па эксплуатациі  
«RVi групп»

## УВАХОД У МЕНЮ ВІДЭАРЭГІСТРАТАРА

Уключыце сілкаванне відэарэгістратора, калі сістэма загрузіца пры першым уключэнні з'явіцца акно "Дапаможніка" па наладцы відэарэгістратора.


**Наступны крок** — пераход да наладкі сістэмы.

**Адмена** — перайсці да акна аўтарызацыі і наладзіць відэарэгістратор пазней.



Текст в окне: Дапаможнік  
Ці запускаць дапаможнік пры ўключэнні DVR?  
Наст Адмена

Націсніце клавішу **Enter** або пstryкніце левай кнопкай мышы. На экране з'явіцца акно ўваходу ў сістэму.



Текст в окне: Дапаможнік  
Пароль адміністратора:  
Новы пароль адміністратора  
Новы пароль  
Падцверджанне пароля  
Папяр. Наст Адмена

Сістэма падае тры варыянту ўліковых запісаў:

Карыстальнік: admin. Пароль: admin. (адміністратар, лакальны і выдалены)

Карыстальнік: 888888. Пароль: 888888. (адміністратар, толькі лакальны)

Карыстальнік: default. Пароль: default (схаваны карыстальнік)

Для ўводу дадзеных рэгістрацыі можна выкарыстоўваць USB-мыш або пульт дыстанцыйнага кіравання. Пstryкніце па значку (12), каб пераключыць увод лічб або літар англійскага алфавіту (маленькіх і загалоўных).

### Нататка:

Па меркаваннях бяспекі рэкамендуецца змяніць пароль пасля першага ўваходу ў сістэму.  
Калі Вы забылі пароль, звярнітесь ў службу тэхнічнай падтрымкі для падбору супер-пароля.

Кіраўніцтва па эксплуатацыі  
«RVi групп»

## ДОСТУП ДА ВІДЭАРЭГІСТРАТАРА ПРАЗ WEB-ІНТЭРФЕЙС


Перад працай з web-кліентам, праверце сеткавыя наладкі NVR і ПК.

Выкарыстоўвайце ping \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*(\* IP адрес NVR) для праверкі падлучэння DVR.  
Значэнне TTL, якое звычайна вяртаецца, павінна быць меней за 255.

Адкрыйце IE і ўвядзіце ў адрасны радок адрас NVR. Напрыклад, калі IP вашага відэарэгістратора 192.168.1.108, увядзіце http://192.168.1.108 у адрасны радок Internet Explorer.

Сістэма выдастъ папярэджанне з пытаннем, ці усталёўваць webrec.cab або не. Націсніце кнопкую "Так".

Калі вы не можаце ўсталяваць ActiveX, змяніце наладкі наступным чынам.



**Текст в окне:** Уласцівасці аглядалыніка

Змест Падлучэнні Програмы Дадаткова  
Агульныя Бяспека Канфідэнцыйнасць

Абярыце зону для наладкі яе параметраў бяспекі.  
Інтэрнэт Мясцовая Надзеінная Абмежаванная  
інтрасетка вузлы вузлы  
Надзеінная вузлы  
Зона для надзеінных вузлоў, якія не  
нашкодзяць вашаму кампьютару ці  
дадзеным.  
У гэтай зоне ёсць вэб-вузлы.

Узровень бяспекі для гэтай зоны

Асаблівасці

**Текст в окне:** Уласцівасці аглядалыніка

Надзеіныя вузлы  
У гэтую зону можна дадаваць вэб-вузлы і выдаляць іх з яе.  
Зададзеныя для зоны параметры бяспекі будуць  
выкарыстоўвачца для ўсіх яе вузлоў.

Дадаць у зону наступны вузел:  
192.168.1.108

Дадаць

Вэб-вузлы:

Выдаляць

Для ўсіх вузлоў гэтай зоны патрабуецца праверка сервераў (https:)

Параметры задаюца карыстальнікам.

- Каб змяніць іх, пstryкніце "Іншы".
- Для звяроту да рэкамендаванага ўзроўня пstryкніце "Па змоўчанні".

Зачыніць

Іншы...      Па змоўчанні  
Абраць узровень бяспекі па змоўчанні для ўсіх зон

Ок      Адмена      Прымяніць


Іншы...      Па змоўчанні  
Абраць узровень па змоўчанні для ўсіх зон

Ок      Адмена      Прымяніць

Адкрыйце ўласцівасці кампутара, укладку "Бяспека". Вылучыце пункт "Надзейныя вузлы", націсніце кнопкі "Вузлы". Дадайце ў спіс надзейных вузлоў IP адрас вашага NVR.

Для ўваходу ў WEB інтэрфейс увядзіце імя карыстальніка і пароль.

Па змоўчанні імя карыстальніка admin і пароль admin. Націсніце "Уваход".




**Текст в окне:** Імя карыстальніка  
Пароль

Меню WEB інтэрфейсу ўтрымоўвае 5 функцыянальных кнопкак: пошук, трывога, канфігурацыя, аб сістэме і выхад.



Знешні выгляд WEB інтэрфейсу паказаны ніжэй:



Файл Праўка Выгляд Сэрвіс Даведка

Назад Пошук Выбранае

Адрас

Пераход Спасылка

Адлюстраванне Пошук Трывога Наладкі Аб сістэме Выход

Кіраўніцтва па эксплуатацыі  
«RVi груп»

## **ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ ГАРАНТЫ ВЫТВОРЦЫ**

Відэарэгістраторы ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспортных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных, абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматывных дакументаў.

Умовы транспартавання павінны адпавядаць умовам захавання 5 па ДАСТ 15150-69.

Захаванне NVR у транспартнай тары на складах вытворцы і спажыўца павінна адпавядаць умовам 1 па ДАСТ 15150-69.

Прадпрыемства-вытворца гарантуе адпаведнасць відэарэгістратора тэхнічным параметрам, пазначаным у дадзеным кіраўніцтве, пры прытрымліванні спажыўцом умоў транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі выраба.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі або даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты зборкі.

Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам няспраўнасці відэарэгістратора з'яўляюцца: сумыснае псанаванне; пажар, паводка, стыхійныя бядоты; аварыі ў сетцы сілкавання;

Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага кіраўніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, што узніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

### **ДАДЗЕНЫЯ ПРЫЛАДЫ:**

Мадэль

Сістэма

Дата зборкі

WEB


Серыйны нумар

Пакаванне зрабіў:

ШТАМП  
ПРАДАЎЦА

Дата продажу

KZ



**RVi-IPN16/2-8P**  
бейнетіркегішін пайдалану жөніндегі  
қысқаша ақпарат

## ҮЛГІ СИПАТТАМАСЫ

<b>Параметр</b>	<b>RVi-IPN16/2-8P</b>
Қысу алгоритмі	H.264, MJPEG
Камералардың видеокірістері	16
Портов саны PoE	8 портов (IEEE802.3af)
Мониторлардың идеошығыстары	1 HDMI, 1 VGA
Рұқсат (көрсету)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Аудио кірістер/шығыстар	1 кір (RCA) / 1 шығ (RCA)
Аудио қысу форматы	G.711A
Дабыл кірістер/шығыстар	4/2
Кіріктірілген зуммер	10 см қашықтықта 75 дБ
Рұқсат (жазба)	5MP(2560x1920) / 3MP(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576)
Жазу жылдамдығы	400 к/с (1080p@8Mbps), 400 к/с (720p)
Жазба	Тұрақты, оқиға бойынша, кесте бойынша, қолмен
Алдын ала жазба/дабылдан кейінгі жазба	30 сек / 300 сек
HDD түрі	SATA 6 Тб дейін
HDD саны	2 HDD
USB	2 (Артқы панельде 1)
RS485	PTZ
RS232	ПК
Барлығы кодты шешу жылдамдығының	200 Мбит/с
Мұрағаттың максималды көлемі	12 Тб
Iздеу	Оқиға, күні/уақыты (жазба кестесі, күнтізбе), мәтіндік ақпарат бойынша
Желілік интерфейс	1Gbit Ethernet
Желілік хаттамалар	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Желілік құралдар	Кіріктірме web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Windows XP/7/8, MAC OS арналған RVi PSS желілік клиенті. Мобильді құрылғылар: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS.
P2P	Қолдау
Қосылыстардың максималды	128

саны	
Бейнетіркегіш пен мәліметтер қауіпсіздігі	Әр пайдаланушының топтың қолжетімділік құқықтарын жеке баптау
Көзғалысты анықтау	22x18 детекция аймағы, 6 сезімталдық деңгейі
RS-232	1 порт
RS-485	1 порт
Жұмыс температураларының диапазоны	-10...+55 °C
Қорек көзі	100-240В АС, до 60 Вт дейін, HDD есептемегенде
Қорек көзі PoE	15Вт бас-басы порт PoE
Өлшемдері	1U, 375x285x50 мм (ExΥхБ)
Салмағы	2.5 кг, HDD есептемегенде

## ЖИНАҚТАЛУЫ

Орнатар алдында, қаптаманы ашып, төменде аталған барлық компоненттердің бар екендігіне көз жеткізіңіз:

- Коректенулер кабел 1 д.
- SATA шоғырсымы 1 д.
- USB тінтуір 1 д.
- Пайдаланушы нұсқаулығы 1 д.
- CD (пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сервистік бағдарламаларды қамтиды) 1 д.

## Алдыңғы панел



Бейнетіркегіштің жоғарғы панеліндегі индикаторлардың сипаттамасы 1 кестеде көлтірілген.

1 кесте

№	Белгі	Сипаттама
1		Тіркеушінің қосындылары батырмасы.
2		Тіркеушіге қатты дискке үндеуде қызыл индикатор (чтение/запись) күнге күйп жатыр.
3		Басқарулар батырмалар.
4	0-9	Каналдардың ауыстырып қосулары
5		USB

6	REC	Жазуда стартқа қол
7	Fn	Арнайы функциялар
8	ESC	Қайтару алдыңғы мәзірде


## КАМЕРАНЫҢ IP ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШАРОЕ

При RVi камерасының IP подключении к PoE тіркегіштің порту, айтылмыш видеокамере же- IP мекенжайавтоматша мекенжайдың диапазонында 10.1.1.1-10.1.1.255 болады. Бұл ретте камера алыстат-құрылымның тізбесіне деген үсте-автоматша боладыжәне кейін оның толық тиे- мультикартинарларынан бірде бітеді. Жақтық брендтің камерасының IP корректной жұмысыншын арқылы PoE тіркегіштің порты, қ остаушы Onvifқалыбының, оларға қажет предварительно же- IP мекенжай диапазонда 10.1.1.1 - 10.1.1.255.

**Ескерту: тіркегіштің желілік құйттесендер мекенжайдың IP айтылмыш диапазонын подключения үшін квстроенному PoE өзгерту білесіндер**

## АРТҚЫ ПАНЕЛЬ

Ұяшықтардың тағайындалуы келесі суретте көрсетілген.




## HDD ОРНАТУ

SATA шлейфтері мен HDD бекіту бұрандалары жинақта жеткізіледі.  
HDD орнату жөніндегі қадамдық нұсқаулық.



Корпустың төменгі бөлігіндегі қақпақ бекіту бұрандаларын бұрап алыңыз.



HDD құрылғысын тіркегіш негізіне бұрап, SATA шоғырсымын және қоректену шоғырсымын жалғаңыз.



Тіркегіштің жоғарғы қақпағын шешініз.




## БЕЙНЕТІРКЕГІШ МӘЗІРІНЕ КІРУ

Бейнетіркегіштің қорек көзін қосыңыз, жүйе жүктелген кезде алғаш қосқан кезде бейнетіркегішті баптау жөніндегі «Көмекші» терезесі пайда болады.


**Келесі қадам** – жүйені баптауға ауысу.

**Күшін жою** –авторландыру терезесіне ауысып, бейнетіркегішті кейін баптау.



Помощник	Көмекші
Запускать помощника при включении NVR?	NVR қосқан кезде көмекшіні қосу керек пе?
След	Кел
Отмена	Күшін жою

**Enter** пернесін басыңыз, немесе тінтуірдің сол жақ батырмасын шертініз. Экранда жүйеге кіру терезесі пайдалану болады.



Пароль администратора	Өкімші құпиясөзі
Новый пароль администр... Новый пароль	Өкімшінің жаңа құпиясөзі Жаңа құпиясөз
Подтверждение пароля	Құпиясөзді растау
Пред	Алд
След	Кел
Отмена	Күшін жою

Жүйе есептік жазбалардың үш нұсқасын ұсынады:

- Пайдаланушы: admin. Құпиясөз: admin. (әкімші, жергілікті және алғыстатылған)
- Пайдаланушы: 888888. Құпиясөз: 888888. (әкімші, тек жергілікті)
- Пайдаланушы: default. Құпиясөз: default (жасырын пайдаланушы)

Тіркеу мәліметтерін енгізу үшін USB-тінтуірді және қашықтықтан басқару пультін қолдануға болады. Сандардың немесе ағылшын әліпбійінің әріптерінің (кіші және бас әріптер) енгізілуін аудыстыру үшін **[123]** белгісін басыңыз.

#### Ескертпе:

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жүйеге алғаш кіргеннен кейін құпиясөзді аудыстыру ұсынылады.

Егер Сіз құпиясөзді ұмытсаңыз, супер-құпиясөзді таңдап алу үшін техникалық қызмет көрсету қызметіне жүргініңіз.

## БЕЙНЕТИРКЕГІШКЕ WEB-ИНТЕРФЕЙС АРҚЫЛЫ КІРУ

Web-клиентпен жұмыс істеу үшін NVR және ДК желілік баптауларын тексерініз.

DVR қосылышын тексеру үшін ping \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\* (\* IP мекен-жай NVR) қолданыңыз.

Әдетте TTL қайтарылатын мәні 255 кем болмау керек.

IE ашып, мекен-жай жолағына NVR мекен-жайын енгізініз.


**Ескертпе: Тағайындалу бойынша бейнетіркегіштің IP көрсеткіші 192.168.1.108.**

Internet Explorer мекен-жай жолағына <http://192.168.1.108> енгізініз.

Жүйе ескерту береді - веб интерфейс құжатын орнату керек пе немесе керек емес пе. «Ия» батырмасын басыңыз.

Егер сіз ActiveX орната алмасаңыз, келесі жолмен өзгертініз.


баптауларды



Свойства обозревателя	Шолушы қасиеттері
Содержание	Мазмұны
Подключения	Қосылулар
Программы	Бағдарламалар
Дополнительно	Қосымша
Общие	Жалпы
Безопасность	Қауіпсіздік
Конфиденциальность	Құпиялыштық
Выберите для настройки ее параметров безопасности	Оның қауіпсіздік параметрлерін баптау үшін таңдаңыз
Интернет	Интернет
Местная интрасеть	Жергілікті интражелі
Надежные узлы	Сенімді буындар
Ограничены... узлы	Шектеулі буындар
Зона для надежных узлов, которые не причинят вреда вашему компьютеру или данным.	Сіздің компьютеріңізге немесе мәліметтеріңізге зиян келтірмейтін сенімді буындарға арналған аймақ.
В этой зоне есть веб-узлы	Бұл аймақта веб-буындар бар.
Узлы	Буындар
Уровень безопасности для этой зоны	Осы аймақ үшін қауіпсіздік деңгейі
<b>Особый</b> Параметры задаются пользователем. - Чтобы изменить их, щелкните «Другой» - Для возврата к рекомендованному уровню щелкните «По умолчанию»	<b>Айрықша</b> Параметрлер пайдаланушымен белгіленеді. - Олардың өзгерту үшін «Басқа» басыңыз - Ұсынылған деңгейге қайтару үшін «Тағайындалу бойынша» шертініз
Другой...	Басқа...
По умолчанию	Тағайындалу бойынша
Выбрать уровень безопасности по умолчанию для всех зон	Барлық аймақтар үшін тағайындалу бойынша қауіпсіздік деңгейін таңдау
Ок	Ия
Отмена	Күшін жою
Применить	Қолдану
Свойства обозревателя	Шолушы қасиеттері
Надежные узлы	Сенімді буындар
В эту зону можно добавлять веб-узлы и удалять их из нее. Заданные для зоны параметры безопасности будут использоваться для всех ее узлов.	Бұл аймаққа веб-буындарды қосып, оларды аймақтан өшіруге болады. Аймақ үшін белгіленген қауіпсіздік параметрлері оның барлық буындары үшін қолданылады.
Добавить в зону следующий узел:	Аймаққа келесі буынды қосу:
Добавить	Қосу
Веб-узлы	Веб-буындар
Удалить	Өшіру
Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов ( <a href="https://">https:</a> )	Осы аймақтың барлық буындары үшін серверлерді тексеру талап етіледі ( <a href="https://">https:</a> )
Закрыть	Жабу
Другой...	Басқа...
По умолчанию	Тағайындалу бойынша
Выбрать уровень безопасности по умолчанию для всех зон	Барлық аймақтар үшін тағайындалу бойынша қауіпсіздік деңгейін таңдау
Ок	Ия
Отмена	Күшін жою
Применить	Қолдану

Компьютер қасиеттерін, «Қауіпсіздік» қосымша бетін ашыңыз. «Сенімді буындар» тармағын белгілеп, «Буындар» батырмасын басыңыз. Сенімді буындар тізіміне сіздің NVR құрылғыныңдың IP мекен-жайын қосыңыз.

WEB интерфейске кіру үшін пайдаланушының аты мен құпиясөзді енгізіңіз. Тағайындалу бойынша пайдаланушының аты **admin** және құпиясөз **admin**. «Кіру» басыңыз.




Вход	Кіру
Имя польз.	Пайд. аты
Пароль	Құпиясөз

WEB интерфейс мәзірінде 5 атқарымдық батырма бар: іздеу, дабыл, конфигурация, жүйе туралы және шығу.



Поиск	Іздеу
Тревога	Дабыл
Конфиг	Конфиг
О системе	Жүйе туралы
Выход	Шығу

WEB интерфейсінің сыртқы көрінісі тәменде көрсетілген:



## ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

### ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІГІ

Бейнетіркегіштер тасымал ыдысында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрімен (темір жол вагондарында, жабық автокөліктерде, кемелердің трюмдары мен бөлімдерінде, ұшақтардың герметикалық жылтырылатын бөлімдерінде және т.б.) тасымалданады.

Тасымалдау шарттары МЕМСТ 15150-69 бойынша 5 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек.

Өндіруші және тұтынушы қоймаларында тасымал ыдысында NVR сақтау шарттары МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек.

Өндіруші кесіпорын тұтынушы тарапынан бұйымды тасымалдау, сақтау, құрастыру және пайдалану шарттары сақталған жағдайда бейнетіркегіштің осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

Кепілді сақтау мерзімі – сауда желісі немесе құрастыру үйімы арқылы сатылған күннен бастап 36 ай.

Сатылған күні туралы белгі болмаған кезде кепілдік мерзімі жиналған күнінен бастап есептеледі.

Егер бейнетіркегіш ақаулығына келесі тармақтар себепші болса, кепілдік міндеттемелері күшін жояды:

- қасақана бұлдіру;
- өрт, су тасқыны, дүлей апattар;
- қоректендіру желісіндегі апattар;

Кепілдік міндеттемелері тек осы нұсқаулықты ұсынған кезде өрекет етеді.

Өндіруші кесіпорын пайдалану және құрастыру ережелері сақталмаған жағдайда тұтынушы кінәсі бойынша туындаған ақаулықтар үшін жауапты болмайды және зиянды өтемейді.

### ҚҰРЫЛҒЫ МӘЛІМЕТТЕРІ:

Үлгі \_\_\_\_\_  
Жүйе \_\_\_\_\_  
Жиналған күні \_\_\_\_\_  
Web \_\_\_\_\_  
Сериялық нөмірі \_\_\_\_\_

Қаптауды орындауды:

САТУШЫ  
МӨРТАБАНЫ

\_\_\_\_\_

Сатылған күні «\_\_\_\_\_» 201\_\_\_\_\_ ж